

**Я**ўген Гаўрылавіч Валністы чалавек надзвычай энергічны: без справы нават і цяпер, ужо ў паважаныя гады і на заслужаным адпачынку, сядзець не любіць. У мінулым настаўнік, дырэктар школы, а потым загадчык аддзела адучыці, ён цяпер і на пасяджэнні Савета старэйшын пры Мінаблыванкаме прысутнічае, і справы ўзнагальненага ім Савета ветэранаў Мінскай вобласці вырашае, і ў школах выступае. Яго ўнук кажа: "Ты, дзядулі, нарасхват". А апрача ўсёй гэтай занятасці, ён яшчэ і на дачы паспявае гаспадарніцаць. "Дача для ветэрана-гараджаніна — выдатная форма занятасці, таму і на сяле выхад на пенсію не такі балочы, бо сельскі быт працягваецца, — кажа Яўген Гаўрылавіч. — Мы з жонкай на дачы ўсё вырошчваем: і сад ёсьць, кветкы, процъмы, і бульбы трошкі... Раней, калі сілы былі, любіў з вудай паставаць, і на падлёдны лоў ездзіў. І разраз, бывае, на веласіпед саджуся і кіламетры два ад дачы да канала еду. Калі злаўлю рыбіну, калі — не, але час займаю". І для інтэрв'ю "Настаўніцай газэце" настаўнік-ветэрлан спецыяльна прыехаў з дачы ў Мінск.

### "Вось так мяне пахавалі захыва..."

Можна сказаць, што Яўген Гаўрылавіч Валністы нарадзіўся ў кашуле. Ва ўсякім разе менавіта аб гэтым сведчыць яго аповед пра ваенныя гады. Да вайны скончыў 7 класаў Блебуцкай школы Капыльскага раёна Мінскай вобласці. Дарэчы, у гэтай школе вучыўся разам са сваёй будучай жонкай Аляксандрай Андрэеўнай. Калі пачалася вайна, жыў з бацькам-




Фота з архіва, 1945 г.

**Большую частку прафесійнага жыцця  
Яўген Гаўрылавіч Валністы аддаў  
кірауніцкай дзейнасці, але ў душы  
застаўся настаўнікам**

кулю — яна патрапіла ў макушку галавы... І ўсё гэта было яшчэ толькі першым баявым хрышчэннем.

У адным з наступных начных баёў куля трапіла ў левую нагрудную кішэнню. Але акурат перад гэтым у забітага немца Яўген Гаўрылавіч



# За нябачнай мяже

мі пад акупацыяй. "Сям'я наша, можна сказаць, была партызанская — у партызаны пайшли старэйшая сястра Ганна, яе муж і двое яго братоў. Мне было 14 гадоў, і сам я афіцыйна партызанам не лічыўся, але часам таксама бываў у разведцы, выконваў даручэнні. У нашай мясцовасці не было ніводнага гектара лесу, дзе партызанам можно было бы хавацца, а вось у Аляксандры дома бацька выкапаў бункер, які служыў партызанская базай, дзе партызаны ўдзень адпачывалі".

Яўген Гаўрылавіч быў прызваны ў армію пасля вызвалення Беларусі ў ліпені 1944 года, і ў хуткім часе выправіўся на фронт. Служыў у 66-м стралковым палку 28-й арміі Трэцяга беларускага фронту, ва ўзводзе аўтаматыкаў. Да самай Усходняй Пруссіі, ад Баранавічаў і праз тэрыторыю Літвы, салдаты ніводнага кіламетра не праехалі ні на павозцы, ні тым больш на машыне. Рухаючыся толькі ноччу, яны каля 800 кіламетраў прыйшли сваімі нагамі.

узяў пачак пісчай паперы і паклаў у бумажнік. Куля прабіла шынель, фуфайку і гімнасцёрку і ўдарыла ў грудзі так моцна, што юнак паваліўся. І толькі калі праз тры дні яго цяжка параніла ў нагу, ужо ў шпіталі ў Кіраўскай вобласці, праглядзеўшы паперы, на апошніяй старонцы ён знайшоў кіруху пагнутую кулю. Неўзабаве яна згубілася, а прабіту чырвонаармейскую кніжку Яўген Гаўрылавіч захоўвае і дагэтуль.

У часы вайны ў Яўгена Гаўрылавіча быў зроблены адзіны фотаздымак — у шпіталі, дзе ён правёў амаль сем месяцаў. Тым часам яго бацькам прыйшла пахаванка, на 10 дзён раней за яго ўласны ліст. "Вось так мяне, можна сказаць, пахавалі захыва...", — з сумнай іроніяй гаворыць настаўнік.

**"На ўроках была дзелавая абстаноўка і заўсёды стаяла цішыня"**

гляднасці для ўрокаў выраблялі самі. Калі ў школах была ўведзена вытворчая справа, то выкладаў і аўтасправу — у прыватнасці, разам з вучнямі мы вывучалі трактар: спачатку я сам па кніжках і плакатах, а потым ужо і ім расказваў. На ўроках у мяне была дзелавая абстаноўка і заўсёды стаяла цішыня".

У школе Яўген Гаўрылавіч затрымаліся на 13 гадоў, а ўжо ў 1961 годзе яго выбралі сакратаром па ідзала-гічнай работе Капыльскага райкама партыі, пазней старшынёй Клецкага райвыканкама, а яшчэ праз чатыры гады першым сакратаром Бярэзінскага райкама. А пасля гэтага яшчэ 13 гадоў ён працаваў на пасадзе загадчыка аддзела адучыці Мінскага аблвыканкама.

**"Стаўленне да настаўніка павінна быць асаблівым"**

І цяпер, ужо на заслужаным адпачынку, у Яўгена Гаўрылавіча гэтага самага адпачынку амаль няма —

застаўяўся адзін, а чуваць сваю запасаблівасць кірауніцкай работе ў іх нагрузкі міраваны рабочы дырыгент жыцця заўважае. Я перакананы, што пенсію, кіраунік падзяліўся на гарнераў членамі нарад і калегі. Пасля амаль 30 гадоў настаяўнік Трафімавіч Калай зноў з'явіўся, час адбылося вынікі сім маладых дырэктараў, наведвалі сваіх спадчыннікаў і з імі, прыслышилі меркавання. Каб настаяўнік быў свайго роду саюзаўскім ветэрланом, быў заснаваны настаўніцкі раённы ветэрланскі саюз. М.С.Абазовік, быўшы настаўнікі раённы ветэрланскі саюз, быў дзеля адучыці Бярэзінскага райкома, а цяпер — настаяўніцкага ветэрланскага саюза.

ўзводзе аўтаматчыкаў. Да самай Усходняй Прусіі, ад Баранавічаў і праз тэрыторыю Літвы, салдаты ніводнага кіламетра не праехалі ні на павозы, ні тым больш на машыне. Рухаючыся толькі ноччу, яны кала 800 кіламетраў прайшлі сваімі нагамі. "Мяжу з нямеччынай мы пераходзілі ўдзень, частка тэрыторыі ўжо была занята нашымі войскамі, — успамінае Яўген Гаўрылавіч. — Сама па сабе мяжа нябачная, але вось што адразу кінулася ў очы: хтосьці з палітсаставу паспей прыбыць кавалак простай фанеры, а на ёй чорнай фарбай было напісаны "Вось яна, праклятая Германія". І момент гэтых перасячэння мяжы быў выключна эмблемыяльны".

Ужо ў каstryчніку юнаку давялося ўпершыню ўдзельнічаць у начным бай, дзе ён, сам таго не ведаючы, здзейсніў подзвіг — каля гадзіны адзін стрымліваў контратаку немцаў. І за гэта быў узнагароджаны Медалём "За адвагу", павышаны ў званні да малодшага сержанта і назначаны камандзірам стралковага аддзялення. Гэты бой, як, бадай, і ўсе астатніе, запомніўся ў дэталях: якім трывожным было чаканне і як страшна было ўзняцца з траншэй; як у немцаў не атрымлівалася адваряваць назад тэрыторыю днём і яны напалі ўначы; як юнак не заўважыў, што яго таварышы адступілі і ён застаўся ў траншэі адзін, а калі пачаў страліць з аўтамата, атрымаўся пе-ракос; як страшна было глядзець на пераўбітыя ногі таварыша, якія бялелі ўначы кальсонамі; як па нявытнасці пачаў страліць праз акенца разбуранага нямецкага маёнтка, за што і сам атрымаў снайперскую

стаўнік.

## "На ўроках была дзелавая абстаноўка і заўсёды стаяла цішыня"

Яўген Гаўрылавіч быў дэмабілізаваны і вярнуўся дадому ў жніўні 1945 года. Вярнуўся дадому, а што дзейней рабіц? Вырашыў скончыць школу і 19-гадовым юнаком сеў за парту 9 класа Цімкавіцкай сярэдняй школы. Выбар настаўніцкага лёсу быў у нечым выпадковы — траба было як мага хутчэй атрымліваць прафесію і зарабляць гроши, каб дапамагаць маці. Таму Яўген Гаўрылавіч і Аляксандра Андрэеўна і вырашылі разам паступаць у Баранавіцкі настаўніцкі інстытут. Ужо праз два гады малады настаўнік фізік і матэматык прыехаў у Быстрыцкую сярэднюю школу, а ўжо праз пяць гадоў быў прызначаны яе дырэктарам, хоць на той час яшчэ не меў вышэйшай адукцыі (завочна вучыўся ў Педагагічным універсітэце імя М. Горкага).

"Настаўніцкая праца мела сваю спецыфіку ў паслюванных гады, — успамінае Яўген Гаўрылавіч. — Пасля вайны было шмат падлеткаў "пэраросткаў", бо на працягу чатырох гадоў акупацыі яны не вучыліся. У 10 класе, дзе я выкладаў, вучыўся хлопец, з якім мы раней разам вучыліся ў пятym класе. Умовы для работы былі таксама складанымі, бо ў школы не было свайго памяшкання. З кала 400 вучняў толькі пяць класаў мелі памяшканні, а астатнія вучыліся ў сляянскіх хатах. І ў настаўнікай нікага перапынку паміж урокамі не было, яны толькі і паспявалі пераходзіць з адной хаты ў другую. На-

## "Стайлінне да настаўніка павінна быць асаблівым"

І цяпер, ужо на заслужаным адпачынку, у Яўгена Гаўрылавіча гэта-га самага адпачынку амаль няма — безліч спраў. У цяперашні час ён узначальвае Савет ветэранаў Мінскай вобласці. Асноўная яго задача, каб ветэраны педагогічнай працы былі акружаны ўвагай і клопатам. У Мінскай вобласці добра наладжаны ўлік, і на аснове гэтых даных штогод пры ўдзеле адміністрацыі навучальных установ і упраўленняў сацыяльнай абароны правяраюцца ўмоўы быту настаўнікаў, якія вышылі на пенсію. Асаблівая ўвага ўдзяляецца адзінокім людзям. У школах існуюць атрады міласэрнасці, якія наведваюць пажылых людзей, дапамагаюць ім. А савет у сваю чаргу віншуе з юбілейнымі датамі, запрашае на канцэрты.

"Акрамя таго, мы абавязкова дапамагаем і ў аказанні рытуальных паслуг. Зараз пахаваць складаней, чым адзначыць дзень нараджэння, — зазнае Яўген Гаўрылавіч. — А другая наша задача ў тым, каб настаўнік пасля выхаду на пенсію не

ры быў настаўнікі узначальваюць раённыя ветэранскія арганізацыі. М.С.Абазовік, былы загадчык аддзела адукцыі Бярэзінскага раёна, а цяпер старшыня раённай ветэранскай арганізацыі, быў выбраны дэпутатам у абласны Савет".

Нягледзячы на тое, што большую частку свайго прафесійнага жыцця Яўген Гаўрылавіч прысвяціў кіраўніцкай работе, у душы ён і цяпер застаецца настаўнікам. "Лічбы сведчыць, што з 9 тысяч ветэранаў педагогічнай працы 154 — заслужаныя настаўнікі, — гаворыць ён, — а сярод 34 тысяч настаўнікаў, якія яшчэ працуяць, толькі 12 заслужаных. І гэта ж катастрофа, такая няувага да настаўніцкай працы. Як тут не пазайздросціць артыстам ды спартсменам, сярод якіх ледзь не кожны ці народны, ці заслужаны... А насамрэч педагог разам з бацькамі — гэта людзі, якія фарміруюць будучае нашай краіны, і стайлінне да настаўнікай, відаць, павінна быць асаблівым".

Таццяна КУПРЫЯНЧЫК.

Фота Алега ІГНАТОВІЧА.

## ОДО «АРНИМЕК» ПРЕДЛАГАЕТ:

- высококачественную школьную мебель собственного производства по самым приемлемым ценам;
- широкий ассортимент учебно-наглядных пособий, школьного оборудования и средств обучения;
- полную комплектацию кабинетов по всем предметам для среднего и профессионального образования.

Выставочный зал расположжен в здании управления образования администрации Партизанского района по адресу: г. Минск, ул. Бумажкова, д. 37. Проезд: трол. №№ 33, 34, 35; авт. №№ 19, 84, 59 до остановки «Ул. Менделеева».

Вся продукция сертифицирована. Контактные телефоны в Минске: (017) 299-51-09, 235-31-62, 235-08-11, 235-07-83. [www.arnimek.com](http://www.arnimek.com); e-mail: [arnimek@mail.ru](mailto:arnimek@mail.ru)

Приглашаем к сотрудничеству.